



БРЭСЦКІ ГАРАДСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ


вул. Энгельса, 3, 224005, г. Брэст, 5
тэл. (8-0162) 21 03 86, факс (8-0162) 21 02 58
e-mail: ispolkombrest@brest.by
р/р ВУ55АКВВ36040000025681000000
у філіяле 100 БАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» г. Брэста
УНП 200020300, код банка АКВВВУ21100

БРЕСТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ул. Энгельса, 3, 224005, г. Брест, 5
тел. (8-0162) 21 03 86, факс (8-0162) 21 02 58
e-mail: ispolkombrest@brest.by
р/с ВУ55АКВВ36040000025681000000
в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста
УНП 200020300, код банка АКВВВУ21100

11.09.2017 № 35-1/477u

На № _____ от _____



Аб разглядзе зварота

Шаноўны !

Брэсцкі гарадскі выканаўчы камітэт разгледзеў Ваш зварот наконт перайменавання горада Брэста ў Берасце.

У адпаведнасці пункта 2 артыкула 22 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб”, паведамляем Вам наступнае.

Наш горад мае вялікую, няпростую і, нават, трагічную гісторыю. Яна беражліва захоўваецца ў экспанатах і дакументах у “Музеі гісторыі горада Брэста”, археалагічным музеі “Бярэсце”, а таксама ў другіх музеях горада і нашай краіны. Гісторыя горада адлюстравана ў дакументальных выданнях даследчыкаў, буклетах і іншых выданнях. Кожны, каго цікавіць гісторыя нашага горада, можа дасканала пазнаёміцца з усімі вехамі станаўлення, развіцця і росквіту, у тым ліку і з яго гістрычнымі назвамі.

Назва горада Брэста неаднаразова змянялася з ходам часу. На працягу 1000-годдзя Брэст уваходзіў у склад розных дзяржаўных аб’яднанняў, адчуў уплыў рускай, літоўскай, украінскай і польскай культур, што прыводзіла да змены назвы горада, архітэктуры, мовы і нават перанос горада на другое месца. Але кожны этап быў важным і значымым для развіцця горада і дзяржывы.

На падставе вышэйвыказанага і ўлічваючы, што ў цяперашні час перайменаванне горада патрабуе вялікіх фінансавых сродкаў, а таксама маральных чалавечых фактараў, лічым такую прапанову немэтазгоднай.

У выпадку нязгоды з дадзеным адказам Вы можаце абскардзіць яго ў Брэсцкім абласным выканаўчым камітэце (г. Брэст, вул. Леніна, 11).

Намеснік старшыні
гарвыканкама

С.А.Жукаў